

**Беларускі пераклад «Gaudeamus»**

1. Весяліліся б, сябры,  
Пакуль маладыя.  
За юнацтвам бесклапотным  
Прыйдзе шмат гадоў самотных,  
Усіх нас глеба прыме.

2. Тыя дзе, хто жыў да нас  
На абшарах свету?  
Пад аблокі ўздыміся,  
У нетры цёмныя спусціся  
Каб такіх сустрэці.

3. Наш зямны кароткі лёс  
Пралятае хутка:  
Смерць прыходзіць да цябе  
І нікому ад яе  
Не знайсці ратунку.

4. Слаўся, Акадэмія  
І хто веды сее —  
Грамада вучоных усіх,  
Слаўся кожны з ліку іх,  
Хай наш сад квітнее!

5. Вам, дзяўчынам, наш віват,  
Прыгажуням спрытным!  
Слава вам, жанчыны ўсе,  
Тым, хто шчасце нам нясе,  
Шчырым, працавітым.

6. Слаўся ты, рэспубліка,  
І хто правіць краем.  
Вам пашана ад усіх,  
Людзі, з літасці якіх  
Веды набываем.

7. Хай самота згіне прэч,  
Хай з ёй беды згінуць!  
Д'ябла прэч, у пекла з ім  
Тых, хто вораг нам усім  
І хто строіць кпіны.

*Пераклаў  
Аляксей Мацэвіла.*